

Філворд

Філворды, таксама вядомыя як венгерскія крыжаванкі, уяўляюць сабой галаваломкі, у якіх патрабуецца знайсці ўсе словы, упісаныя ў квадратную сетку. На першы погляд літары ўпісаны хаатычна, але на самай справе ўсе яны з'яўляюцца часткай слоў. Словы могуць выгінацца ў любы бок пад прамым вуглом, але не перасякаюцца адно з адным.

А	Б	І	К	С	А	К	Л	У	К
А	Д	А	Л	В	Х	Ў	Ё	Н	Я
Р	У	К	А	А	Э	Р	Э	Ф	Л
Э	Ч	Р	К	У	С	К	С	Р	А
К	Т	А	П	А	З	Л	Т	А	М
Л	Ы	Т	А	Т	С	Я	Ш	Т	С
А	К	П	А	А	Е	Н	Н	І	К
Д	Ы	Ш	Д	В	О	К	А	Д	Ч
Э	Р	Ы	Ш	Т	Р	А	С	А	А
Л	А	К	К	О	Р	А	Ж	П	Х
К	І	Н	Я	З	Д	П	А	П	І

ПЫТАННІ:

- Чалавек, які выклікае да сябе пагарду, якім памыкаюць, камандуюць (7).
- Каталіцкі манастыр (7).
- Вадасцёкавая канаўка (6).
- Пласт узаранай зямлі (5).
- Конь, прызначаны толькі для выезду, а не для працы (8).
- Хатні настаўнік (8).
- Смалісты кавалак дрэва (6).
- Кручок для вязання (7).
- Скуруны лапаць (3).
- Царкоўнае прастольнае свята; наогул свята з кірмашамі і гульнямі (4).
- Плот з жэрдак (9).
- Клін для замацавання касы (9).
- Машынка для стрыжкі нагала (7).
- Двор каля хаты (8).
- Старажытны абрад на вяселлі (5).
- Прыстасаванне для навівання пражы на цэўку (6).
- Жалезны абруч, які наганяюць на бочку, драўляную калодку кола, палю і г. д. (5).

Склаў Іван МАЗУРУК.

- АДКАЗЫ:**
- Паліхач.
 - Квятар.
 - Рышок.
 - Скба.
 - Стеннік.
 - Дарэктар.
 - Смалняк.
 - Шыдзлак.
 - Чук.
 - Фост.
 - Жардзвінкі.
 - Санатэтылак.
 - Нудыўка.
 - Падворак.
 - Пасада.
 - Сужала.
 - Рэхва.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	8.12	18.34	10.22
Віцебск	8.05	18.21	10.16
Магілёў	8.03	18.24	10.21
Гомель	7.57	18.23	10.26
Гродна	8.27	18.50	10.23
Брэст	8.25	18.53	10.28

Месяц

Поўня 19 лютага.
Месяц у сузор'і
Скарпіёна.


Імяніны

Пр. Валянціны, Ганны, Паўлы, Парфірыя, Прохара.
К. Ізабелы, Дзямяна, Палікарпа, Рамана, Севярына.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Замор'е



Выйграў мільёны, але стаў чорнарабочым

У Вялікабрытаніі пераможца латарэі пратраціў мільёны фунтаў стэрлінгаў, застаўся без дома і машыны і вымушаны зарабляць на жыццё цяжкай фізічнай працай, паведамляе The Sun.



У 2002 годзе 19-гадовы Майкл Кэрал выйграў у латарэю 9,7 мільёна фунтаў стэрлінгаў (звыш 27 млн рублёў). Атрымаўшы грошы, малады чалавек кінуўся ў разгул. Ён выхваляўся, што траціць 10 тысяч фунтаў штодзень, раз'язджаў па вуліцах на «мерседэсе» з надпісам «Кароль гопнікаў» (King of Chavs) і кідаў у пракох фастфуд. Да 2012 года ад яго багаццяў нічога не засталася. «Мае мільёны выпарыліся ўсяго за дзесяць гадоў, — прызнаецца Кэрал. — У мяне няма ні дома, ні машыны, якія я мог бы назваць сваімі. Але я не шкадую, лёгка дасталася, лёгка і страцілася». Паводле яго слоў, ён стаў больш шчаслівым, калі зноў пачаў працаваць.

Цяпер былы мільянер жыве ў Шатландыі і працуе па 12 гадзін у дзень. «Цягаю 50-кілаграмовыя мяшкі з вугалем і сяку бярвёны, якія прадаюць на запраўках», — расказвае ён. Паводле яго слоў, з шасці гадзін раніцы да шасці гадзін вечара ён паспявае даставіць 150 мяшкоў вугалю. «Часам мне даюць некалькі фунтаў на гарбату, гэта даволі смешна», — кажа Кэрал.



Дзяўчына штрафавала хлопца за спазненні

Карыстальніца адной з сацсетак пачала спаганяць плату са свайго бойфрэнда за позняе вяртанне дадому. Сваёй гісторыяй яна падзялілася ў сеціве і выклікала шквал абурэння, піша The Daily Star.

Пара жыве разам два гады. Раней дзяўчына была дамаседам, але пасля смерці маці пачала наведваць забавляльныя ўстановы, дзе і пазнаёмілася са сваім хлопцам. Яна згадвае, што дапазна затрымлівалася ў барах, магла забыцца зарадзіць тэлефон, у выніку чаго малады чалавек не мог з ёй звязацца і выходзіў з сябе. Дзеля партнёра яна кінула піць і засяродзілася на доме, але тады «па нахіленай» пайшоў хлопец. «У яго з'явіліся новыя сябры, і цяпер ён затрымліваецца кожныя выхадныя да 3—5 раніцы, — скардзіцца яна. — Я хачу, каб у яго была асабістая прастора, таму што людзі гэтага заслугоўваюць. Але мяне ўсё яшчэ турбуюць падвойныя стандарты, якія ён усталываў у нашых адносінах». Сужыцель не пайшоў дзяўчыне насустрач пасля яе просьбаў. Тады яна адважылася на крайнія меры і пачала яго штрафавать за спазненне (калі не прыйшоў дадому да чатырох раніцы) на 50 долараў.

Не ўсе наведвальнікі сацсетак падтрымалі яе. Многія адзначалі, што такі спосаб не ўратае іх адносіны.



Жанчына захацела ўжывіць сабе ў пяткі абцасы

Зорка знакамітага брытанскага рэаліці-шоу Big Brother Салі Эксл хацела змяніць форму пятак пры дапамозе пластычнай хірургіі, піша Daily Mail.

Жанчына разлічвала, што спецыяльныя імплантаты дапамогуць ёй стаць вышэйшай. Яна паведаміла вядомаму пластычнаму хірургу Тэры Дуброу, што такія аперацыі робяць у Карэі. Той запэўніў знакамітаць, што пячатных імплантатаў не бывае. «Калі б яны існавалі, думаецца, гэты малы побач са мной быў бы такім нізкім?» — жартаваў ён з іншага вядучага, рост якога складае 155 сантыметраў. Эксл неаднаразова звярталася да дапамогі пластычных хірургаў, яна двойчы павялічвала грудзі і тры разы карэктавала форму носа. «Чым больш пластычных аперацый, тым больш у мяне чытачоў і гледачоў», — даволі проста тлумачыць яна.

Іван КУПАРВАС.



УСМІХНЕМСЯ

— Дарагі, а давай згуляем вяселле 23 лютага?

— Ты, што — хочаш сапсаваць мне свята?!

Як у войска ісці, дык няма каму, а як піць 23-га, дык усе абаронцы.

Аб'ява ў інстытуце: «Вучыцеся! Інакш свята 23 лютага можа стаць для вас прафесійным!»

Напярэдадні 23 лютага. На аўтобусным прыпынку стаяць жанчыны з мужчынам. Яна кажа:

— Бабы будуць віншаваць — не цалуйся, будзеш чалавацца — мне не прызнавайся, прызнаешся — потым не крыўдуй!

Аб'ява ў краме перад 23 лютага:

«Купі падарунак мужу — і атрымай падарунак для каханага мужчыны!»

Менавіта Дзень абаронца Айчыны дазваляе найбольш дакладна скласці спіс тых, каго трэба павіншаваць з 8 Сакавіка.

Жыццядлюбку, аптымістку, гумарыстку — шануюную Людмілу Антонаўну ЗАРЭЦКУЮ (СТАРАВОЙ-ТАВУ) — шчыра віншую з прыгожай круглай датай! Зычу моцнага здароўя, удач і заставацца такой жа на многія, многія гады!

Соф'я КУСЯНКОВА.

